

ВЕСНЯ

НАЦЫЯНАЛЬНАЙ
АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ

Серыя
гуманітарных
наук
№ 4

АСОБНЫ АДЫТАК

1999

АГЛЯДЫ

УДК 151.7

М. Ф. БАКУНОВІЧ

СУАДНОСІНЫ МАТЫВАЎ І МЭТ У СІСТЭМЕ САМАРЭГУЛЯЦІІ

Даследаванне суб'ектнасці чалавека на розных этапах развіця, яго самактуалізацыі і самарэалізацыі ў розных сферах дзейнасці (вучэбнай, працоўнай, у працэсе гульні і зносін) абумоўлівае цікавасць да праблем рэгуляцыі і самарэгуляцыі. Працэзы рэгуляцыі разам з працэсамі адлюстравання дазваляюць чалавеку арганізоўваць змененне з навакольным асяроддзем, адаптавацца да біялагічных і сацыяльных умоў, актыўна реагавацца як асобе.

Дзейнасць як асобая форма актыўнасці дазваляе чалавеку ўз'яўляць сябе, сваё ўласнае быцце ў рэчаіснасці, інакш, праяўляць сваю суб'ектнасць [15].

Праблема суб'ектыўнай актыўнасці, увасобленая ў пачынены прынцып «чалавек — суб'ект дзейнасці», атрымала аргументаванне ў працах аўтарынгах псіхолагаў С. Л. Рубінштэйна, Б. Г. Анан'ева, К. А. Абульханавай-Слаўскай, А. В. Брушлінскага, В. А. Пятроўскага, В. І. Слабодчыкава. Прывіліп суб'екта дзейнасці дае можымасць раскрыць дыялектыку зменлівага і стабільнага, тыповага і індывідуальнага ў супадку. Псіхічная рэгуляцыя, калі разглядаюць яе ў кантэксле якасцей суб'екта дзейнасці, выходит за межы традыцыйнага разумення сувязі адлюстраванага і рэальнага, адлюстравання і дзяяння. Тэорыя псіхічнай рэгуляцыі, звязаная з прынцыпам суб'екта дзейнасці, працягіраеца ў тэорыю самарэгуляцыі.

Унікальнасць адвольнай у выніку актыўнай самарэгуляцыі чалавека абумоўлена складанасцю яго арганізацыі. Голі кі з'яўляючыся суб'ектам дзейнасці, чалавек здольны пераўтвараць і сябе, і навакольны свет. Такім чынам, паняцце «суб'ект» змяшчае ў сабе актыўнасць, дзейнасць чалавека ў працэсе арганізацыі адносін з навакольным асяроддзем, у працэсе самарэгуляцыі жыццячай наслідкі. Яна ўяўляе «сістэмна-арганізаваны працэс унутранай псіхічнай актыўнасці чалавека і яго індывідці, пабудове, падтрымкы і кіраванню розныхі відамі і формамі адвольнай дзяяльности, якія непасрэдна рэалізуючай дасягненне мэт, якія прымаюцца чалавекам» [6, с. 6].

Псіхалагічная наука пазапасіла пэўны матэрыял аб асаблівасцях псіхічнай самарэгуляцыі (В. Бернар, І. М. Сечана, П. К. Анохін, Н. А. Бернштэйн, С. Л. Рубінштэйн, Б. Г. Анан'ев, А. А. Карапкін, А. А. Абульханава-Слаўская, А. А. Файзулаеў і інш.). У сучаснай псіхалагічнай науцы няма адзінай думкі ў разуменні сутнасці і аргументаванні зместу працэсу самарэгуляцыі. Найбольш распаўсюджаным з'яўляецца паняцце, выказанае Г. С. Нікіфаравым, які выдзяляе псіхічную самарэгуляцыю як «свядомыя ўздзеянні чалавека на ўласцівія яму псіхічныя сцвіты (працэсы, якасці, стан), выкананую ім дзейнасць, уласныя паводзіны з мэтай падтрымкі захавання» або зменення харкатару іх функцыянавання» [14, с. 17]. Аднак гэта паняцце толькі ў агульных рысах адлюстроўвае спецыфіку працэсу самарэгуляцыі і разнастайнасць даследаванняў у дадзенай сферы. Аналіз літаратуры па названай праблеме паказвае, што вывучэнне самарэгуляцыі ў айчыннай і замежнай псіхалогіі мае пераважна вузкафункцияльную накіраванасць. У сувязі з чым існуе неабходнасць пазнання асноў сістэмы самарэгуляцыі. Тому акцэнт зроблены на даследаванні суадносін матываў і мэт як асноўных кампанентаў самарэгуляцыі.

Адным з вядучых метадалагічных прынцыпаў, які актыўна выкарыстоўваецца ў сучаснай псіхалогіі, з'яўляецца сістэмны падыход. Менавіта сістэмны падыход у адрозненне ад механістычнага ўяўляе сабой дакладна-навуковую метадалогію пазнання складаных аб'ектаў, да якіх належыць і самарэгуляцыя. Выбар сістэмнага падыходу ў якасці асноўнага ў працэсе вы-

вучэння рэгулятарных механізмаў псіхікі чалавека абгрунтаваны ў працах І. М. Сечанава, П. К. Анохіна, А. А. Канопкіна, А. М. Волкава, А. А. Файзулаева і інш. Спецыфіка яго заключана ў прынцыпах «... цэласнасці, адпаведнасці структур, іерархічнай арганізацыі, кіравання, мэтазгоднасці, самаарганізацыі» [3, с. 122—123], што дазваляе разглядаць структуру самарэгуляцыі як сістэму, якая ўяўляе сабой сукупнасць кампанентаў, якія ўзаемадзейнічаюць. Аналіз судносін кампанентаў, іх рэгулюючых функцый і дынамікі дапамагае выявіць асаблівае ці ўнутранай будовы, адлюстраваць спецыфіку функцыяновання і развіцця сістэмы самарэгуляцыі.

У артыкуле мы абавіраемся на абгрунтаванне А. А. Канопкіным «канкрэтнае арэтычнае ўяўленне аб самарэгуляцыі як аб сістэмна-арганізаваным працэсе, які мае такіе мернусі ўнутраную структуру». Дзейныя харектар сістэмы ўсвядомленага рэгулявання з'яўляюцца забяспечвае ўзгодненасці функцыянованне наступных звёнаў: «прынятай суб'ектам мэты дзейнасці, суб'ектыўнай мадэлі значных умоў дзейнасці, праграмы ўласна выкананых дзеяній, сістэмы крытэрыяў пастяховасці дзейнасці, інфармацыі аб рэальна дасягнуць выніка, або рагашэнні аб карэкцыях сістэмы» [5, с. 205].

Цэнтрам працэсу ўсвядомленага рэгулявання з'яўляецца мэта дзейнасці. Яна можа быць прынятая суб'ектам або сформулявана ім самім. Мэта як звязаны сістэмна-арганізаваным працэсам, які мае такіе мернусі ўнутраную структуру. З'яўляюцца забяспечвае ўзгодненасці функцыянованне наступных звёнаў: «прынятай суб'ектам мэты дзейнасці, суб'ектыўнай мадэлі значных умоў дзейнасці, праграмы ўласна выкананых дзеяній, сістэмы крытэрыяў пастяховасці дзейнасці, інфармацыі аб рэальна дасягнуць выніка, або рагашэнні аб карэкцыях сістэмы» [5, с. 205].

Традыцыйнае разуменне катэгорыі «мэта» (усвядомленне і т.нік будучай дзейнасці) знаходзіцца ў аснове нашага даследавання. Мэта дзейнасці злучае асект і суб'ект, узноўляе навакольны свет з пазіцыі сістэмы патрэбнасцей, вартасцей, вспыту канкрэтнай асобы. «Мэта, з аднаго боку, з'яўляецца адлюстраваннем жадання а будучага, гэта значыць усвядомленне аб'ектыўнай магчымасці прадмета патрэбнасці, з другога боку, мэта — гэта уведамленне аб'ектыўнай магчымасці падобнай патрэбнасці і яе прадбачаных вынікаў» [11, с. 23]. Значнасць катэгорыі «мэта» тлумачыць спецыфіку яе функцыянальныя нагрузкі. Асект з'яўляецца — функцыя рэгуляцыі, якая вызначае працэс ажыццяўлення дзейнасці, кіраванія ёю з моманту рэалізацыі мэты [4, 9, 14, 20]. Накіравальная функцыя забяспечвае леску ажыццяўлення дзейнасці, шлях яе развіцця [3, 9, 10]. Прагнастычная функцыя заключаецца ў вобразным прадбачанні вынікаў дзейнасці [10]. Функцыя інтэграцыі мае сваё выражэнне ў аб'яднанні асобных дзеяній мэтанакіраванага працэсу ў адзінае цэлае, у сістэму [9]. Таксама, шматфункциянальнасць катэгорыі «мэта» абумоўлівае ўключэнне сярод асобнікаў кампанента ў структуру самарэгуляцыі.

Аналіз гэтай катэгорыі ў псіхагічнай науцы не абмяжоўваецца тлумачэннем яе сутнасці і асаблівасцей функцыяў дзейнасці. Вынікенніе рэальнай дзейнасці вызначае неабходнасць вывучаць асобнікі патрэбнасці, якія: пастаноўкі, фармулявання мэт дзейнасці. Здольнасць ствараць мэты самастойнай, як харектар, які з'яўляецца чалавека як суб'екта дзейнасці і суб'екта працэсу самарэгуляцыі. У рэальнай дзейнасці суб'екта працэс самастойнай пастаноўкі мэты не можа быць даследаваны аўтаномнай і іншых псіхічных феноменаў. Сістэмны падыход вызначае неабходнасць аналізу мэты ў сувязі з патрэбнасцямі і матывамі.

Патрэбнасць з'яўляюцца энергетычнай крыніцай актыўнасці і забяспечваюць чалавеку падтрымку жыцця і з'яўляюцца патрэбнасці. Патрэбнасці ўяўляюць сабой агульную накіраванасць падтрымкі жыцця, таму што «у самім патрэбнасцым стане прадмет задавальнення патрэбнасці, якія не падана не запісаны» [18, с. 225]. В. І. Слабодчыкаў ахарактарызуе патрэбнасць як патрэбу ў выніку, якім будзе і выказаў меркаванне, што «гэта стан чалавека, які складаецца з патрэб ў аб'ектах, неабходных для яго існавання» [18, с. 225]. Менавіта патрэбнасці вызначаюць хараствастыкі матываў і мэт.

Частка псіхалагічных тэорый, канцэпцій і напрамкаў абумоўлівае разнастайнасць значчынню катэгорыі «матыў». Мнагазначнасць і супярэчлівасць разумення катэгорыі «матыў» значнасць адзінца адлюстраванне ў вызначэнні асобнікі яго функцыяновання. У айчыннай псіхалагіі робіцца акцэнт на функцыі пабуджэння, надання накіраванасці дзейнасці, сэнсаўтваральныя [19] і рэгулятыўныя функцыі [7]. У задачу нашага даследавання не ўваходзіць крытычны аналіз існуючых поглядаў на сутнасць і функциянальныя асобнікі матыву. Мяркуецца, што матыў пабуджае чалавека ажыццяўляць дзейнасць і надае дзейнасці асэнсаванасць.

Працэс мэтаўтварэння і працэс самарэгуляцыі пачынаюцца з моманту ўсведамлення чалавекам недастатковасці, патрэбы, выражанай у форме патрэбнасці. Матывація пабуджае яго імкніцца да задавальнення патрэбнасці, канкрэтаванай у форме мэты. Гэтыя псіхічныя феномены (патрэбнасць, матыў, матывація) утвараюць аснову для фарміравання мэты і далейшага яе дасягнення. Палажэнне аб сістэмнасці псіхічных працэсаў, рэальная дзейнасць вызначаюць даследаванне працэсу самарэгуляцыі пры дапамозе вывучэння судносін «матыў—мэта».

Праблема судносін матываў і мэт атрымала абгрунтаванне ў працах А. М. Ляўонц'ева, выкананых у рэчышчы тэорыі дзейнасці [8, 9]. Дзейнасць уяўляе сабой функцыянальную сістэму з узроўневай будовай. Псіхалагічныя ўтварэнні, якія састаўляюць структуру дзейнасці, суразмерныя адно аднаму. Выдзяленне мэт у якасці адзінак аналізу дзейнасці выклікае расчлапленне «некалі злітых паміж сабой у матыве функций. Функцыя пабуджэння, безумоўна, поўнасцю захоўваецца за матывам. Іншая справа—функцыя накіравання: дзеянні, якія ажыццяўляюць дзейнасць, пабуджаюцца яе матывам, але з'яўляюцца накіраванымі на мэту» [9, с. 104]. А. М. Ляўонц'еў сцвярждае, што матывы і мэты ў выніку адрознення пэўнага роду першапачатковага не супадаюць у структуры дзейнасці. Супадзенне матываў і мэт ажыццяўляецца ў выніку ўсведамлення матываў, што ператварае іх у матывы—мэты або ў выніку «набывання мэтай самастойнай пабуджальнай сілы (зрух матыву на мэту)» [9, с. 104].

Працэс ўсведамлення матываў звязаны з «працэсам аналізу дзейнасці, яе дынамікі» [9, с. 213]. Усведамленне матываў ёсьць з'ява другасная, якая ўзнікае «на ўзоре, як асобы і пастаянна ўзнаўляеца ў працэсе яе развіцця» [9, с. 214]. Зрух матыву на мэту з'яўляеца вынікам пераутварэння ў судносінах дзеянне—дзейнасць. Працэс зруху матыву на мэту назіраеца ў сітуацыях, калі наяўны, рэальный вынік дзеяння перавышае па значнасці дзеянні дзеянне пераастае кола дзейнасці, у якой рэалізуеца і ператвараеца ў дзейнасць. Та ім чынам, мэта набывае пабуджальную сілу і пераутвараеца ва ўсвядомлены матыв.

Праблема судносін матываў і мэт, паказаная А. М. Ляўонц'евым, вызначыла спецыфіку шэрагу даследаванняў. Так, Н. І. Няпомняшчая ў працэсе эксперыментальнага вывучэння структуры адвольнасці ў дзяцей дашкольнага ўзросту выявіла на тутнія адносіны матыву і мэты: мэта можа адносіцца да матыву як прамежкавы, як дзяцячы канчатковага; дасягненне некаторай мэты з'яўляеца ўмовай для наступнай дзейнасці; мэтай і мэта могуць супадаць [13].

В. С. Мерлін выдзеліў пэўныя заканамернасці ў дыялоге матыву—мэта: 1) чым больш ясна ўсведамляеца мэта, тым больш актыўны матыв; 2) чым больш моцны матыв, тым вышэй суб'ектыўная верагоднасць мэты; 3) пры набліжэнні да мэты як з'яўласць матыву павялічваеца [12].

У працах А. К. Ціхамірава і яго супрацоўніка выявілеца ўзаемазалежнасць матываў асобы і працэсаў утварэння, прыняцця і дасягнення мэты. Вынікі даследаванняў пацвярджаюць наяўнасць судносін матыву—мэта ў працэсе дзяяцельнасці (пераутварэнне пабочнага выніку дзеяння ў мэту на аснове ўсведамлення) і звязаны з матывам; выдзяленне прамежкавых мэт; пераход ад папярэдніх мэт да канчатковых і г. д.) і звязаны зрабіць выгад або уплыве матывациі на павелічэнне колькасці новых мэт на працэсе фармулявання агульных і канкрэтных мэт [16].

Эксперыментальнаму вывучэнню працэсаў матывациі і мэтаутварэння прысвежана праца [1]. У працэсе даследавання з'яўляюць узаемаўплыў матыву вучэбнай дзейнасці на відавыя асаблівасці і механізмы мэтаутварэння. Выкарыстанне ў эксперыменце праектыўнай методыкі дало магчымасць атрымаць вербальнае выражэнне разнастайных мэт; дадатковы дыягностычны інструментарый са здадзенічай вызначэнню ўзаемасувязі мэт з матывамі, узроўнем дамаганняў, самаацэнкай студэнтаў [1].

У сучасны момант актыўнае вывучаюцца розныя псіхічныя фактары, якія ўпłyваюць на эфектыўнасць працэсаў регуляцыі дзейнасці. Значэнне мэты як звязна сістэмы свядомага регулявання цягка і праабарыць. У працэсе самарэгуляцыі дзейнасці мэта выконвае, па-першае, прагнастычну ролю (прадугадванне чаканых вынікаў); па-другое, функцыю інтэграцыі (аб'яднанне звязаных сістэм); па-трэцяе, накіравальную (фарміраванне працэсу самарэгуляцыі як «вектараў дзяяцельнасці») [5, с. 205] і, па-чацвертае, функцыю рэгуляцыі (кіраванне працэсам самарэгуляцыі на шляху реалізацыі мэты).

А. А. Каногін, разглядаючы праблему ўсвядомленага, адвольнага рэгулявання сэнсаматывной дзейнасці, сцвярджаў пра неабходнасць суб'ектыўнага разумення чалавекам мэты дзейнасці («... працэсе яе прыняцця») [5].

У даследаванні Р. Бажынавай і А. Велічова вызначаны ўплыў матывациі на працэс утварэння мэты. Разам з тым выяўлены трох тыпы матывациі: 1) зневядніцкая, якая абумоўлівае ўтварэнне прыватных мэт з нізкім узроўнем цяжкасці і большай магчымасцю поспеху; 2) унутраная, якая вызначае ўздел асобы ў працэсе дзейнасці; 3) матывация, накіраваная на пошуки ідэнтычнасці Я, развіццё сацыяльнага самавызначэння асобы і фарміраванні ініцыятыўных мэт [2].

Значэнне судносін матыву—мэта ў структуры дзейнасці адзначана таксама ў працах С. Л. Рубінштэйна, Б. Ф. Ломава, Г. С. Нікіфарава, Л. І. Анцыферавай, А. М. Волкава, Т. Д. Багданавай і інш. Аналіз літаратуры дазваляе зрабіць выгад, што праблема судносін матываў і мэт абазначана і пэўным чынам праццацца ў наўковых даследаваннях. Вывучэнне ж судносін матыву—мэта ў сістэме самарэгуляцыі з'яўляеца актуальным для вызначэння эфектыўнасці сістэмы і крытэрыяў узроставага развіцця.

У працах В. Н. Пушкіна [17], А. К. Ціхамірава [16], Б. С. Українцева [20], прысвеченых даследаванню дынамікі і заканамернасцей мэтаўтварэння, выяўлена значэнне мэты ў структуры і рэгуляцыі дзейнасці. Але ўсведамленне функцыянальнай нагрузкі мэты ў працэсе дзейнасці і ў працэсе самарэгуляцыі прывяло некаторых даследчыкаў да тэарэтычнага растварэння ўсіх кампанентаў самарэгуляцыі ў нейкім усёхопным мэтавызначэнні (гаворка, хутчэй за ўсё, ідзе пра працэс мэтаўтварэння. — *М. Б.*), які ўключае ў сябе адлюстраванне шляхоў і спосабаў яе задавальнення (планаванне, праграміраванне дзеяння), адлюстраванне прамежкавых і канчатковых вынікаў як прамых і пабочных вынікаў дзейнасці [16, с. 23].

На нашу думку, мэта з'яўляецца цэнтральным і значным звязом сістэмы самарэгуляцыі дзейнасці. Рэальнасць яе дасягнення магчыма ў тым выпадку, калі яна самастойна сфарміравана суб'ектам на аснове ўсвядомленага матыву, канкрэтныя і ўключана ў іх архію. Мэта дзейнасці, якую суб'ект сфермуляваў у выніку ўсведамлення матыву, першапачатковая з'яўляецца агульной, аддаленай у перспектыве часу. Яе дасягненне магчымы ў працэсе зменшэння асобных дзеянняў, кожнае з якіх звязана з прамежкавай канкрэтнай мэтай. «Мэта (з вялікай літары) крысталізуецца ў множстве «прамежкавых мэт», кожная з якіх толькі сродак ажыццяўлення вышэйназваных мэт ці вышэйстаячых» [15, с. 23].

Канкрэтная мэта, як правіла, абмежавана, з аднаго боку, рэальнай ітніцай, а з другога — агульной мэтай, вынікам дзейнасці. Таму ў фармулёўцы канкрэтнай мэты пажадны прысутнічаць сродкі рэалізацыі ці спосабы яе дасягнення (аперацыі і кампаненты). «Мэта, пазбайдзеленая сродкаў рэалізацыі, з'яўляецца абстракцыяй, няпэўным і пачненнем, няздольным выклікацца канкрэтнае дзеяние» [11, с. 13]. Такім чынам, ступень дасягнення мэты залежыць ад усведамлення матыву, ад суб'ектыўнай актыўнасці чалавека, у працэсе пастаноўкі мэты, ад дакладнасці канкрэтных мэт і іх прадуманасці, паслядоўнасці і іерархіі.

Сістэма самарэгуляцыі дзейнасці пры выкананні вынікаў з'яўляецца тым рэальнымі механізмам, які вызначае дасягненне мэты. Здольнасць чалавека самастойна ствараць мэты сведчыць пра яго жаданне і ўменне рэгуляваць свою дзеяньсць у адпаведнасці з неабходнасцю.

Сістэма мэты

In the article the elaboration of motives and purposes correlation problems in psychological science is considered. At the same time the necessity of investigation of motives and purposes in the system of self-regulation is substantiated.

Літаратура

1. Бибрых Р. Р., Васильев И. А. Особенности мотивации и целебразования в учебной деятельности студентов младших курсов // Вестник Московского университета. 1987. № 2. С. 20—30.
2. Божинова Р., Величко А. Личностные и ситуационные детерминанты целебразования // Актуальные вопросы психологии личности. Гродно: 1988. С. 197—215.
3. Волков А. М., Мадзэ Г. С., Солнцева Ю. А. Деятельность: структура и регуляция. Психологический анализ. М.: 1987. С. 22.
4. Выготский Л. С. Собрание сочинений: В 6 т. М., 1983.
5. Конопкин О. А. Психологические механизмы регуляции деятельности. М., 1980. С. 225.
6. Конопкин О. А. Психологическая саморегуляция произвольной активности человека // Вопросы психологии. 1995. № 1. С. 5—11.
7. Лазаукай Ю. Ю. Регуляторная роль мотивации // Мотивация жизнедеятельности студента. Каунас, 1971. С. 12—23.
8. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. М., 1972. С. 182.
9. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. 2-е изд. М., 1977. С. 304.
10. Томов Г. Ф., Сурков Е. Н. Антиципация в структуре деятельности. М., 1980. С. 279.
11. Мартынюк И. О. Жизненные цели личности: понятие, структура, механизмы формирования. Киев, 1979. С. 14.
12. Медведин В. С. Лекции по психологии мотивов человека (Учебное пособие для спецкурса). Пермь, 1971. С. 120.
13. Непомнящая Н. И. Структура произвольной деятельности у детей дошкольного возраста // Развитие познавательных и волевых процессов у дошкольников. М., 1965. С. 396—419.
14. Никифоров Г. С. Самоконтроль человека. Л., 1989. С. 192.
15. Петровский В. А. Личность в психологии: категория субъектности. Ростов-на-Дону, 1996. С. 512.
16. Психологические механизмы целебразования / Отв. ред. О. К. Тихомиров. М., 1977.
17. Пушкин В. Н. Психология и кибернетика. М., 1971. С. 232.
18. Слободчиков В. И., Исаев Е. И. Психология человека. Введение в психологию субъектности. Учебное пособие для вузов. М., 1995. С. 384.
19. Сосновский Б. И. Мотив и смысл. М., 1993.
20. Украинцев Б. С. Самоуправляемые системы и причинность. М., 1972. С. 254.

Беларускі дзяржаўны
педагагічны ўніверсітэт

Паступіў у рэдакцыю
19.05.99